

# ФІЛВОРД

К	Ю	Ц	Я	З	Г	Л	А	Д	Ы
Ш	Я	Ч	Р	Д	О	В	Й	Я	Ш
А	Л	Б	У	Ш	Ч	К	А	С	Т
Н	К	К	А	Б	Я	Т	П	О	Р
Ь	А	У	З	Е	К	Ё	А	Ц	Н
Н	Е	Б	А	Г	П	Л	К	П	А
К	А	І	З	А	А	Д	З	І	Ч
Б	П	Л	В	О	Ч	К	Я	Ц	К
А	А	А	Ш	А	П	Л	А	Ў	А
Р	А	В	І	Н	О	П	Ў	А	Ж

## ПЫТАННІ:

- Шост, да якога прымацоўваецца калодзежнае ядро (5).
- Гліняны збан без ручкі (6).
- Замужняя жанчына (6).
- Узвышаны ўчастак лесу ў бары (8).
- Малады хлопец (6).
- Ільняная або баваўняная тканіна (4).
- Заліўны луг (6).
- Тое, што сыплецца, сеецца адкуль-небудзь (5).
- Майскі жук (5).
- Вага з каромыслам (4).

- Мясная крама (4).
- Бляшаная ёмістасць (8).
- Плод дзікага дрэва (яблыні, грушы і г. д.) (6).
- Рыбалоўны кручок (8).
- Жоўты пясок (6).
- Узорыстае палатнянае пакрывала на ложка (4).
- Селядзечны расол (3).
- Ячны суп (6).

**Філворд складзены па кнізе І. Шкрабы «Самабытнае слова».**

Іван МАЗУРУК.

Адказы:  
1. Воча;  
2. Галыш;  
3. Кабета;  
4. Баравіна;  
5. Дзяцюк;  
6. Порт;  
7. Помпа;  
8. Свайво;  
9. Хрып;  
10. Шалі;  
11. Ятка;  
12. Бляшак;  
13. Дзінка;  
14. Завушчэ;  
15. Жаўцяк;  
16. Капа;  
17. Лёг;  
18. Панацка.

## Будзь у курсе!

### Калі сустрэся з мядзведзем...

Мінпрыроды распрацавала рэкамендацыі па паводзінах пры сустрэчы з дзікімі жывёламі. Гэта работа праведзена Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя сумесна з прадстаўнікамі Нацыянальнай акадэміі навук і грамадскасцю. Рэкамендацыі распрацаваны для насельніцтва.

Так, гаворка ідзе пра наступныя парады: «Памятку паводзінаў пры сустрэчы з дзікімі жывёламі», «Як папярэдзіць псаванне маёмасці людзей дзікімі жывёламі», «Асноўныя асаблівасці паводзінаў пры сустрэчы з мядзведзем», «Як паводзіць сябе пры сустрэчы з дзікай жывёлай».

Усе гэтыя рэкамендацыі можна ўбачыць на афіцыйным сайце Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

Зараз Мінпрыроды сумесна з зацікаўленымі распрацоўвае праект нарматыўнага прававога акта, які б рэгуляваў пытанні ўзаемадзеяння дзяржаўных органаў, іншых арганізацый пры знаходцы (выяўленні) дзікай жывёлы, якая можа ўяўляць пагрозу жыццю і здароўю грамадзян або знаходзіцца ў бядоўным становішчы.

Сяргей РАСОЛЬКА.

## СЁННЯ

### Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	8.42	18.06	9.24
Віцебск —	8.36	17.52	9.16
Магілёў —	8.32	17.56	9.24
Гомель —	8.24	17.57	9.33
Гродна —	8.57	18.22	9.25
Брэст —	8.53	18.27	9.34

### Месяц

Маладзік 5 лютага.  
Месяц у сузор'і Авена.


### Імяніны

Пр. Івана.  
К. Апалоні, Бярнарды, Сабіны, Бярнарда, Кірылы, Раймунда, Эрыка.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

## ЗАЎТРА



## Песню бярыце з сабою...

**Сяргей Дарожны** (25.02.1909—19.07.1943) — вядомы беларускі паэт, перакладчык, грамадскі і культурны дзеяч. Сёлета дваццаць пятага лютага спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння творцы.

С. Дарожны пражыў пакутлівае, гартнае жыццё. Падчас Першай сусветнай вайны яго сям'я была ў бежанстве ў Варонежы. З дванаццаці гадоў выходзіў у Мазырскім дзіцячым доме, бо застаўся без бацькі. Скончыў літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта БДУ. З 1934 года быў членам Саюза пісьменнікаў БССР. Працаваў у рэдакцыях рэспубліканскіх газет і часопісаў, потым на радыё, адкуль быў звольнены па палітычных матывах. У 1936 годзе асуджаны на восем гадоў пазбаўлення волі і накіраваны на будаўнічыя работы на Далёкі Усход, дзе і загінуў у Ніжне-Амурскім лагерах. Рэабілітаваны ў 1957-м.

Аўтар кнігі лірычных вершаў «Васільковы россып», «Пракосы на памяць», зборніка «Звон вясны» (сумесна са Змітраком Бядулем).

# БЕЛЫМІ ПЯЛЁСТКАМІ

Вершы — Сяргей ДАРОЖНЫ, музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.

**Куплет 1:**  
Белымі пялёсткамі параслі нізіны,  
Белымі снягамі серабрыцца гаць.  
Белая маўклінасць села на каліны,  
Села берагамі зацвітаць.

**Прыпеў:**  
За акном каліны, за акном таполі  
І зара над гаем з зараніц.  
А цяпер каліны хіляцца у полі  
З белымі снягамі ніц.

**Куплет 2:**  
Пасінела неба раніцою над гаем,  
Пасінела рана — пасінела скрозь.  
А сягоння любая у мяне другая,  
Ў залатым убранні, ля бяроз.

**Прыпеў:**  
**Куплет 3 як 1 (у танальнасці на 0,5 тону вышэйшай):**  
Белымі пялёсткамі параслі нізіны,  
Белымі снягамі серабрыцца гаць.  
Белая маўклінасць села на каліны,  
Села берагамі зацвітаць.

*♩ = 80 з пачаткам*

**Куплет:** е

Бе - лы - мі пя - лёст - ка - мі  
Бе - ла - я маўк - лі - васьць

**Н** **Н**  
па - рас - лі ні - зі - ны, бе - лы - мі сня - га - мі  
се - ла на ка - лі - ны, се - ла бе - ра - га - мі

**1. е** **2. е**  
се - раб - рыц - ца гаць. за - цві - таць.

**Прыпеў:**

За ак - ном ка - лі - ны,  
А ця - пер ка - лі - ны

**Н** **1. е** **2. е**  
за ак - ном та - по - лі і за - ра над та - ем  
хі - ляц - ца у по - лі

**Н** **Н**  
з за - ра - ніц. з бе - лы - мі сня - га - мі ніц.

Рубрыку вядзе  
**Яўген КСЯНЕВІЧ.**  
evgenyksenovich@gmail.com



## УСМІХНЕМСЯ

**Кошкі — гэта маленькія шкодныя жанчыны ў шубах.**

— А я ж пакахаў цябе, дарагая, за тваю кулінарную стужку ў сацыяльных сетках! Там такія вытанчаныя стравы былі!  
— Дарагі, гатуй боршч моўчкі. Гэтыя рэцэпты былі для цябе.

Запіс у школьным дзёніку.

«Ваш сын на ўроку музыкі тры разы заказваў «Уладзімірскі цэнтрал»... і не заплаціў!»

**Паводле даследаванняў навукоўцаў, кава кожныя паўгода становіцца то шкоднай, то карыснай.**

